



БЕЛАРУСКАЯ
МОВА

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКАЎ
І СТУДЕНТАЎ

РЕПОЗИТОРИЙ

АСÓБА ДЗЕЯСЛОВА, граматычная дзеяслоўная катэгорыя, якая іерадае адносіны дзеяння і яго ўтваральніка (суб'екта) да моўцы. Такія адносіны абумоўліваюць 3 граматычныя значэнні асобы.

1-я асoba адзіночнага ліку паказвае, што суб'ект дзеяння з'яўляецца сам моўца: *я размовлю, я стараюся, я ведаю*. 1-я асoba множнага ліку абазначае дзеянне групы асоб, куды ўваходзіць і моўца: *мы помнім*. Пры пераносным ужыванні форма множнага ліку можа набываць значэнні: 1-я асобы адзіночнага ліку, калі моўца ў думках звяртаецца да сябе: *Паспрабуем ачуніць!*; 1-я асобы адзіночнага ліку ў ролі аўтарскага мы: *Звернемся да прыкладаў*; 2-й асобы адзіночнага ліку: *Як мы сябе пачуваем?*

2-я асoba адзіночнага ліку паказвае, што суб'ектам дзеяння з'яўляецца сумоўца: *ты ўсміхаешся, ты любуешся, ты радуешся*. 2-я асoba множнага ліку абазначае дзеянне групы асоб, калі звяртаюцца да аднаго чалавека або да ўсіх: *вы будзеце*. Форма множнага ліку пры ветлівым звароце можа набываць значэнне адзіночнага ліку: *Калі ласка, выканайце просьбу!*

3-я асoba адзіночнага ліку паказвае, што суб'ектам дзеяння з'яўляецца асока ці прадмет, пра якія ідзе размова: *ён піша, яна паказвае, яно піша*. 3-я асoba множнага ліку абазначае дзеянне асоб ці прадметаў, пра якія ідзе размова: *яны цягнуць*. Пры пераносным ужыванні форма множнага ліку можа набываць значэнне 2-й асобы адзіночнага ліку: *Вечна сам не дадумаецца!*

Асабовыя формы могуць ужывацца: з аба-гульнена-асабовым значэннем: *Чым маём, тым*

прымаем (прыказка); *Не шукаючы не знойдзеш* (прыказка); *У лес дроў не возяць* (прыказка); з няпэўна-асабовым значэннем: *Шануй людзей, то і цябе пашануюць* (прыказка).

Асабовым дзеясловам супрацьпастаўлены безасабовыя.

Безасабовыя дзеясловы абазначаюць дзеянне, утворанае без дзейнай асобы ці прадмета: *Тут вее водарам сасны* (М. Калачынскі); *Яму не-здаровіца*. Безасабовыя дзеясловы ўжываюцца ва ўсіх часавых формах абвеснага ладу. Могуць мець формы ўмоўнага ладу (*цямнела б*) і інфінітыва (*начало цямнечы*). Безасабовыя дзеясловы абазначаюць з'явы прыроды: *вечарэе, пацяпле-ла; псіхічныя перажыванні: верыца, марыца; магчымасць дзеяння: паічаслівілася, спатрэбі-лася.*

Безасабовыя дзеясловы бываюць незваротныя і зваротныя. Сярод незваротных вылучаюцца ўласна безасабовыя дзеясловы: *днее, світае;* асабовыя дзеясловы са значэннем безасабовыя: *Утвар дыхнула водарам вясны* (Г. Бураўкін).

Безасабовыя зваротныя дзеясловы ўтвараюцца ад незваротных асабовых дзеясловаў 3-й асобы адзіночнага ліку далучэннем постфікса *-ся: спіца, сядзіца: Толькі нач, падарожным, не спіца* (П. Глебка); *Не сядзіца ў хаце хлопчыку малому* (Я. Колас).

Т.Я. Старасценка.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ